


ISSN 1993-1999

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

4
2017



4 (213)
красавік
2017 год

Выдаецца с студзеня 1993 г.

БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС

НАВУКОВЫ, НАВУКОВА-МЕТАДЫЧНЫ ІЛЮСТРАВАНЫ ЧАСОПІС

Пасведчанне
або регистрацыі
№ 1221
ад 14 студзеня 2013 г.

Выходзіць 12 разоў
у год (з ліпеня 2003 г.)

Заснавальнікі:

Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, рэспубліканскае ўнітарнае прадпрыемства "Выдавецтва "Пачатковая школа", дзяржаўная навуковая ўстанова "Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі", Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Галоўны
рэдактар
Максім
Навумавіч
Гальпяровіч

Рэдакцыйная камісія:

Канстанцін Бандарэнка, Сымон Барыс, Пётр Брыгадзін, Рыгор Васілевіч, Вячаслаў Даніловіч,
Валерый Жук, Мікалай Забаўскі, Віктар Іўчанкаў, Аляксандр Каваленя, Міхаіл Касцюк,
Венյамін Космач, Уладзімір Кошалеў, Васіль Кушнер, Надзея Кушнер, Уладзімір Ладысеў,
Рыгор Лазько, Аляксандар Лакотка, Аляксей Літвін, Анатоль Люты, Вольга Ляўко,
Ігар Марзалюк, Наталля Матусевіч, Аляксандар Радзыкоў, Аркадзь Русецкі, Аляксандар Смолік,
Сяргей Ходзін, Мечыслаў Часноўскі, Алег Яноўскі, Эдмунд Ярмусік.

Рэдакцыйная рада:

Уладзімір Адамушка, Юрый Бохан (старшыня рады), Марыя Бяспалая, Аляксандр Вабішчэвіч,
Надзея Ганушчанка, Уладзімір Гілеп, Аляксандр Груша, Аляксандр Гужалоўскі,
Тайсія Доўнар, Дзяніс Дук, Ларыса Жэрка, Аляксандр Каханоўскі, Аляксандр Корзюк,
Аляксандра Кушніярэвіч, Вячаслаў Лазіцкі, Святлана Марозава, Леанід Мартынаў,
Сяргей Новікаў, Алег Слука, Валерый Талкачоў, Людміла Трыгорлава, Уладзімір Тугай,
Віктар Фядосік, Неаніла Цыганок, Анатоль Шаркоў.

Рэдакцыя:

Намеснік галоўнага рэдактара — Наталля Матусевіч, рэдактар аддзела — Вітаўт Чаропка,
мастацкае афармленне — Уладзімір Малахаў, вёрстка — Надзея Пяткоўская,
карэктурка — Людміла Шчэрба.

ЗМЕСТ

Слова ад рэдакцыі	3
-------------------	---

ЗНАХОДКІ І АДКРЫЦЦІ

Алег Дзярновіч, Гедрэ Міцкунайтэ	Сценаріс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантэкст помніка манументальнага жывапісу	5
-------------------------------------	--	---

ПАЛІТЫЧНАЯ ГІСТОРЫЯ

Вадзім Аніпяркоў	Два далучэнні Міхала Клеафаса Агінскага да Таргавіцкай канфедэрациі 1792 года	17
------------------	--	----

ДЗЯРЖАВА І ПРАВА

Сяргей Елізараў	"Вялікі пералом" і перавыбары мясцовых Саветаў БССР 1930 года	29
-----------------	---	----



Алег ДЗЯРНОВІЧ,
Гедрэ МІЦКУНАЙТЭ¹

Сценапіс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантекст помніка манументальнага жывапісу

У 1988 г. пры археалагічных раскопках Княжацкай вежы Крэўскага замка былі выяўлены фрагменты сценапісу канца XIV – пачатку XV ст. Новыя раскопкі ў 2012 г. дазволілі працягнуць даследаванне гэтага ўнікальнага помніка манументальнага жывапісу ВКЛ. Адзначым, што паводле археалагічных матэрыялаў і пісьмовых крыніц вядомы толькі сем архітэктурных аб'ектаў у ВКЛ XV ст., у якіх меліся падобныя роспісы. Крэўскі сценапіс *al secco* быў адным з першых, выкананых у раннім ВКЛ.

Адкрыццё помніка манументальнага жывапісу

Выяўленне фрагментаў сценапісу падчас раскопак Княжацкай вежы Крэўскага замка ў сезоне 1988 г. стала археалагічнай сенсацыяй. Агульная колькасць выяўленых у той час фрагментаў тынкоўкі з роспі-

сам перавысіла дзве тысячы². На сённяшні дзень гэтыя фрагменты захоўваюцца ў фондах Гродзенскага дзяржаўнага музея гісторыі рэлігіі.

Варта адзначыць, што да гэтага былі вядомыя толькі апісанні крэўскага сценапісу, зробленыя ў ранейшыя часы. Сведчанні пра назіранне рэшткай ма-




ДЗЯРНОВІЧ Алег Іванавіч.

Старши навуковы супрацоўнік Цэнтра ўсеагульнай гісторыі і міжнародных адносін Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт. Нарадзіўся ў 1966 г. у Мінску. У 1990 г. закончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. У 2004 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму "Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносін Вялікага Княства Літоўскага і Лівоніі ў канцы XV – першай палове XVI ст. (Сістэматызацыя і актавы аналіз)". З 1994 г. працуе ў Інстытуце гісторыі НАН Беларусі. Займаецца гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага і краін Балтыйскага рэгіёна, крыніцазнаўствам і гістарыяграфіяй. Апублікаваў манаграфію па гісторыі зносін ВКЛ і Лівоніі "...in nostra Livonia" (Мн., 2003), кнігу "Фрэскі гісторыі: Артыкулы і эсэ па гісторыі і цывілізацыі Беларусі і Цэнтральна-Усходнія Еўропы" (Мн., 2011), распачаў публікацыю археаграфічнай серыі "Віцебска-Рыжскія акты XIII–XVII стст.: Дагаворы і службовая карэспандэнцыя паміж органамі кіравання горада Віцебска і ганзейскага горада Рыгі (збылога комплексу *Ruthenica* Дзяржаўнага Гістарычнага Архіва Латвіі)" (Вып. 1. Мн., 2005). Аўтар больш за 200 навуковых публікаций.



МІЦКУНАЙТЭ Гедрэ.

Доктар гуманітарных навук (PhD), дацэнт Вільнюскай акаадэміі мастацтваў, даследчыца Міжнароднай праграмы "The Jagiellonians: Dynasty, Memory and Identity in Central Europe". Нарадзілася ў 1971 г. у Каўнасе. Сферы даследчых інтарэсаў – мастацтва ВКЛ, візантыйскія культурныя традыцыі ў ВКЛ. Аўтар шэрагу навуковых публікаций, у тым ліку кніг "Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania" (Budapest, 2006); "Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje" (Vilnius, 2013).




Іл. 1. Сітуацыйны план паўночна-заходняга кута Крэўскага замка і Княжацкай (Кейстутавай) вежы з размішчэннем шурфоў.

нументальнага жывапісу ў Княжацкай вежы Крэўскага замка захаваліся з XIX ст. На сённяшні дзень першым іх апісаннем можна лічыць ліст, накіраваны 27 мая 1816 г. з вёскі Бянюны Ашмянскага павету ў рэдакцыю часопіса "Tygodnik Wileński". Яго тэкст быў апублікаваны ў названым часопісе 21 студзеня 1817 г. Аўтар ліста, які падпісаўся ініцыяламі W.F.K., распавёў пра сваю паездку ў Крэва і наведванне мясцовага замка, "колішняга месца гонару, славалюбства, забойстваў, людскіх мук, а цяпер — прытулку самотных птахаў і непатрэбных гадаў"³. Апрача багатага цытавання "Хронікі" Мацея Стрыйкоўскага ён даволі падбязна апісаў паўночна-заходнюю (Княжацкую) вежу замка, у тым ліку прыгодаў "вузкія сходы аж да найвышэйшага паверху", які "тrophi патыкаваны і ўпрыгожаны" ("pieco jest potykowane i upiękowane")⁴. Гэтыя згадкі можна разглядыць як канстататацыю наяўнасці сценапісу ў інтэр'ерах Княжацкай вежы. Аўтар выказаў меркаванне, што "ўпрыгожаны" паверх вежы быў "пакоем князя Крэўскага і Віцебскага Альгерда".

Звесткі пра атынкаванасць пакою Княжацкай вежы (якая фігуруе праста як "вежа") захаваліся ў паперох вядомага гісторыка, этнографа і археолага Адама Кіркора⁵. У іх мы знаходзім апісанне вежы, зроблене ў каstryчніку 1838 г., у якім фіксуецца наяўнасць тынкоўкі: "...на втором же этаже держится еще щекатурка"⁶. Аднак пра роспіс тынкоўкі ў гэтым апісанні не згадваецца.

Хімічна-тэхналагічныя аналізы фрагментаў тынкоўкі з роспісам, выяўленых у 1988 г. у Крэўскім замку паказалі, што крэўскі сценапіс мае тры пласты⁷. Падчас даследаванняў 1990-х гг. была зроблена выснова, што найбольш раннія з іх выкананыя ў XIV—XV стст. у тэхніцы *all secco* (па сухой тынкоўцы), але на мяжы XVI—XVII стст. крэўскія роспісы часткова перапісваліся ў тэхніцы тэмпернага жывапісу⁸. Усё гэта можа сведчыць пра аднаўленне замка і далейшае яго функцыянаванне ў другой палове XVI — першай палове XVII ст. як службовай рэзідэнцыі ці цэнтра староства⁹. Выяўленне сценапісу стала дадатковым аргументам для беларускага археолага Ігара Чарняўскага назваць Крэўскі замак, у Княжацкай вежы якога знаходзіліся жылыя памяшканні, адным з першых палацава-замковых комплексаў у ВКЛ¹⁰.




Іл. 2. Рэканструкцыя скляпенняў ніжняга яруса Княжацкай вежы Крэўскага замка. XIV—XV стст.
Архітэктар Андрэй Шулаеў.

У 2012 г. археалагічнае вывучэнне Княжацкай вежы Крэўскага замка было працягнутае. Раскопкі праводзіліся найперш у мэтах атрымання інфармацыі для праектных работ па рэстаўрацыі Крэўскага замка. Менавіта таму ўнутры вежы былі закладзеныя два шурфы (іл. 1). Шурф № 1 памерам 4 x 4 м — вакол цэнтральнага слупа вежы (з паўднёвага і паўднёва-ўсходняга боку), на які абапіраліся скляпенні ўнутраных памяшканняў (іл. 2). Шурф № 2 памерам 3 x 3 м — ва ўсходнім куце вежы. Абодва шурфы распрацоўваліся да ўзоруна мацерыка (першапачатковага ўзору), і іх глыбіня дасягнула 5,5 м¹¹.


У пласце завалу ўнутры вежы сустракаюцца металічныя вырабы, вельмі харэктэрныя для Крэўскага замка — каваныя металічныя цвікі і арбалетныя балты канца XIV — пачатку XV ст. У гэтым жа пласце быў знайдзены рэдкі артэфакт, які належыць ужо непасрэдна да перыяду будаўніцтва замка — кельма муляра. У будаўнічым завале сустракаюцца фрагменты аваленых арак скляпенняў. На глыбіні 1,5 м ад дзённай паверхні пачынаюцца сустракацца фрагменты сценапісу. Гэтая катэгорыя знаходак даволі масавая. Падчас археалагічных даследаванняў 2012 г. было выяўлена каля дзвюх тысяч фрагментаў сценапісу (такім чынам, на сённяшні дзень выяўлена каля чатырох тысяч фрагментаў).

Можна сцвярджаць, што манументальны роспіс быў нанесены на тынкованыя скляпенні і аконныя праёмы, у той час як унутраныя сцены вежы заставаліся неатынкованымі. На карысць падобнага меркавання сведчыць геаметрыя больш-менш буйных фрагментаў тынкоўкі — усе яны маюць увагнутую форму. Да таго ж на расчышчаных унутраных сценах вежы адсутнічаюць сляды тынкоўкі.

Варта адзначыць, што скляпенні ў замках ВКЛ з'яўляюцца ў XIV—XV стст. — раней, чым у іншых мураваных пабудовах (цагляныя будынкі таго перыяду мелі пераважна драўляныя перакрыцці). Рэшткі цагляных скляпенняў былі выяўленыя ў жылых палацах Віленскага і Троцкага замкаў, а таксама ў вежах замкаў у Крэве, Лідзе і Медніках. Да канца незразуме-



Вінцэнт Дмахоўскі. Руіны замка ў Медніках. 1853 г.




Троцкі замак на выспе. Малюнак настаўніка Віленскай гімназіі. XIX ст.

Фрагменты крэўскага сценапісу.

Раскопкі 2012 г.



Іл. 3. Геаметрычны арнамент.



Іл. 4. Геаметрычны арнамент.



Іл. 5. Крапкавы арнамент.



Іл. 6. Антрапаморфная выява.

ла, ці былі скляпенні ў капліцах замкаў, бо гэтыя канструкцыі вядомыя толькі з фрагментаў падмуркаў.

Тым не менш няма ніякіх доказаў таго, што касцёлы мелі скляпенні да канца XV ст., за выключэннем францысканскага касцёла Успення Найсвяцейшай Дзевы Марыі ў Каўнасе¹², а таксама (без якіх-небудзь дакладных дадзеных) першага будынка Віленскага кафедральнага сабора Святога Станіслава. Толькі каля 1500 г. раней пабудаваныя касцёлы атрымалі зводы са скляпеннямі; скляпенні таксама сталі распаўсюджанымі ў жылых дамах і іншых цагляных будынках¹³.

У адзначаны перыяд у Еўропе ўменне вымуроўваць скляпенні было абавязковым для іспыту муляра на званне майстра¹⁴. У гістарычнай жа Літве ў XIV—XV стст. мы бачым запозненнае развіццё майстэрства каменнага будаўніцтва, што тлумачыцца адсутнасцю сталых традыцый муравання. Муляры, хутчэй за ёсё, запрашаліся сюды з іншых краін, але, верагодна, не зажды мелі належную аплату і дастаткова заказаў, каб заставацца ў краі. Невядома, ці мастакі, якія ўпрыгожвалі цагляныя скляпенні (і ці толькі іх) замкаў у Крэве і Медніках, прыбылі таксама паводле разавай замовы або пракрывалі ў ВКЛ.

Заўважым, што скляпенні (візантыйскай архітэктурнай традыцыі) на беларускіх землях вядомыя ў XI—XII стст. Яны сустракаюцца ў сакральных аўтэктонічных Беларусі пачынаючы ад Сафійскага сабора і Спаскай царквы ў Полацку. Гэтыя ж аўтэкты вядомыя і сваімі фрэскамі¹⁵. Пакуль што яшчэ мы не маєм ніякіх доказаў таго, што роспісы рабіліся таксама ў драўляных будынках ранняга перыяду ВКЛ, што было шырока распаўсюджана ў Паўночнай Еўропе. Але як пэўны феномен тут выступае старажытны Наваградак. Дзве пабудовы на Малым замку ў Наваградку (№ 126 і № 12), якія датуюцца першай паловай XII ст., вядомыя сваімі выдатнымі фрэскамі і цудоўнымі знаходкамі¹⁶. Фрэскі жылой пабудовы № 12 у шэрлагу выпадкаў падобныя да фрэсак Наваградскага Барысаглебскага храма. Гэта адзначаецца ў тых выпадках, калі роспіс зроблены "пад камень". Пры гэтым у царкве мазкі па зялёным фоне нанесеныя карычневай фарбай, а ў пабудове — карычневай і чырвонай. Ідэнтычнымі з'яўляюцца пігменты фрэсак адзначанай пабудовы і Барысаглебскай царквы¹⁷, узведзенай у другой чвэрці XII ст. Сцены храма і жылога дома маглі быць распісаныя толькі пасля таго, як было закончана іх будаўніцтва. Гэта адбылося альбо адначасова, альбо сценапіс жылой пабудовы быў нанесены адразу пасля таго, як быў закончаны роспіс Барысаглебскай царквы¹⁸.

У выяўленых рэштках крэўскага сценапісу дамінуюць пераважна геаметрычныя арнаментальныя элементы: палосы і іх перакрыжаванні (іл. 3, 4). Сустракаецца таксама і крапкавы арнамент (іл. 5). На фрагментах крэўскага сценапісу пераважаюць чырвоны, чырвона-карычневы і карычневы колеры (прыродныя вохрыстыя пігменты з утрыманнем жалеза). Звычайна гэтыя колеры называюць "палітрай зямлі", што падкрэслівае іх мясцоваяе, не імпартнае пашохдзанне.

На некаторых фрагментах сценапісу прысутнічае дысперсны малінава-чырвоны пігмент (кінавар). Рэд-

кі пігмент для крэўскага жывапісу — зялёны глаўканіт. Для стварэння чорнай фарбы быў выкарыстаны тоўчаны драўляны вугаль. Падчас археалагічных раскопак 1988 г. быў выяўлены таксама блакітны пігмент, ідэнтыфікаваны ў якасці меднага шкла, білікага па сваім характары да так званай "егіпецкай сіней" фарбы. Адметнасць крэўскага жывапісу — наяўнасць белага пігменту, які выступае таксама як фонавы.

Вельмі важнай знаходкай для даследавання крэўскага сценапісу з'яўляюцца фрагменты з антрапаморфнымі выявамі. Падчас археалагічных даследаванняў 2012 г. было знайдзена трох фрагменты з выразнымі выявамі частак твараў з вачымі (*іл. 6*). Сярод знайдзеных фрагментаў у 1988 г. таксама мелася выява вока.

Знаходкі рэштак крэўскага сценапісу паставілі перад даследчыкамі пытанне аб іх культуралагічным статусе. Да якой традыцыі належалі крэўскі жывапіс — гатычнай ці візантыйскай? Праблема ў тым, што па выніках даследаванняў знайдзеных у 1988 г. фрагментаў была зробленая выснова, што тэхналогія роспісаў у памяшканнях Княжацкай вежы мела значныя падабенствы з тэхналагічнымі прынцыпамі жывапісу заходнеўрапейскага сярэднявечча¹⁹. Аднак аналагі падобнаму крэўскаму сценапісу не было прапанавана.

На нашу думку, культуралагічны кантекст крэўскага сценапісу нельга зводзіць толькі да пытання стылю і тэхналогіі. Да XIX ст. значна больше значэнне мела фарба, што выкарыстоўвалася для роспісу. Такім чынам, сценапіс, які ўпрыгожваў свецкі будынак, трэба звязваць з тагачаснымі візуальнымі практикамі.

Сценапіс Вялікага Княства Літоўскага XIV—XV стст.

Адкрыты помнік выяўленчага мастацтва — сценапіс Крэўскага замка — з'яўляецца значнай культурнай каштоўнасцю ранняга перыяду гісторыі ВКЛ. На абрашах Вялікага Княства Літоўскага, а таксама Польскага Каралеўства (паміж якімі ў 1385 г. была заключана Крэўская ўнія) вядомы звычай аздаблення помнікаў гатычнай архітэктуры — замкаў і касцёлаў — манументальным жывапісам у візантыйскім стылі. Гэтая з'ява шырока апісаная ў працах польскай даследчыцы А.Ружыцкай-Брызэк, якая вылучыла і прааналізавала шэраг такіх помнікаў канца XIV—XV стст. у Польшчы — перадусім капліцы ў Кракаўскім і Люблінскім замках, а таксама ў Вялікім Княстве Літоўскім — у Троцкім замку²⁰. Такія фрэскі ў XIII—XV стст. успрымаліся каталіцкімі духоўнымі асобамі як спадчына хрысціянскай грэцкай культуры і яе цывілізацыйнага кола, але не пярэчылі дагматычным і культурным устаноўкам каталіцкай царквы ў перыяд да Рэформацыі і працэсаў канфесіяналізацыі Еўропы.

У ВКЛ у рэгіёне, які можна лічыць даменам вялікіх князёў літоўскіх, што даволі блізка да паняцця "гісторычнай Літвы", а таксама ў дынастычных уладаннях "на Русі" нам вядомыя наступныя помнікі манументальнага жывапісу XIV—XV стст.:



Насценны роспіс палаца Троцкага замка на выспе.
Фота Станіслава Філіберта Флеры. 1888 г.



Замалёўкі сюжетаў сценапісу Троцкага замка на выспе.
Вінцэнт Смакоўскі. 1822 г.

1. Замак у Троках на выспе (апісанні і замалёўкі Вінцэнта Смакоўскага 1822 г.²¹; копіі замалёвак В.Смакоўскага, выкананыя Янам Непамукам Главацкім у 1823 г.; апісанні Тэадора Трыпліна 1856 г.; апісанні Уладзіслава Сыракомлі 1857 г.; акварэлі Васіля Гразнова 1864 г.; фотаздымкі выяў фігур у ваконных нішах былі зробленыя ў 1888 г. Станіславам Філібертам Флеры²², копіі ў маштабе 1:1 і фотаздымкі Ежи Гопена)²³;

2. Кафедральны сабор Святога Станіслава на тэрыторыі Ніжняга замка ў Вільні (выяўлены ў 1985 г.)²⁴;

Трокі.
Гравюра Томаша Макоўскага.
1600 г.



Парафіяльны касцёл
у Троцах. Сучаснае фота.



3. Княжацкая вежа Крэўскага замка (даследаванні 1988 і 2012 гг.);

4. Ніжні замак у Вільні (даследаванні 1992 г.)²⁵;

5. Замак у Медніках (даследаванні 1994 г.)²⁶;


6. Парафіяльны касцёл З'яўлення Дзевы Марыі ў Троцах (даследаванні 2006—2009 гг.)²⁷; таксама вядомыя паводле пісьмовых крыніц XVII ст.²⁸).

Апрача гэтых выяўленых помнікаў манументальнага жывапісу нам толькі паводле пісьмовых крыніц вядомы яшчэ роспіс у Віцебскім замку²⁹, пра што размова пойдзе ніжэй.

Сценапіс з парафіяльнага касцёла ў Троцах можна аднесці да сербскай Мараўскай школы³⁰, якая сфор-

міравалася каля 1370 г., а кароткі перыяд росквіту якой прыпаў на час да заваявання Сербіі асманамі. Хутчэй за ёсё, сценапіс у касцёле ў Троцкім замку быў зроблены аднымі і тымі жа майстрамі.

Сценапіс замкаў у Вільні і Крэва захаваў фрагменты выявай чалавечых фігур. На выяве ў крыпце ў Віленскім кафедральным саборы Святога Станіслава былі выяўлены грэцкія сімвалічныя абрэвіятуры, а сама выява, паводле апошніх даследаванняў, ацэньваецца як выкананая мясцовымі майстрамі ў візантыйскай традыцыі³¹. Адносна стылю, у якім яна выкананая, гаварыць даволі складана, бо выява мае шмат пашкоджанняў. Мясцовая паходжанне майстра (майстроў)



Грэцкія інскрыпцыі на выяве ў крыпце
Віленскага кафедральнага сабора.

выводзіца ад тагачасных практик і памеру крыпты. Крыпта даволі малая па памерах і была вымуравана незадоўга або пасля смерці чалавека (калі мы не маем справу з перапахаваннем). Такім чынам, наўрад ці, каб намаляваць гэтую выяву, мастака запрашалі здалёк. Паводле візантыйскай шкалы "вочы — нос — далонь — твар" магчыма вызначыць памеры выяву у крыпце — яны дасягаюць 80—90 см і сувымерныя з фігурамі Дзевы Марыі і Іаана Багаслова, што зменшаныя ў сцэне Укрыжавання на фрэсцы ў Віленскім кафедральным саборы.

Фрагменты сценапісу з Крэўскага і Медніцкага замкаў дэманструюць найбольшае супадзенне ў каларыстыцы і выяўленчых матывах — геаметрычны арнамент, меандр, выкананы чырвонай вохрай (іл. 7). Праведзены спектральны аналіз асобных фрагментаў сценапісу з замкаў у Крэве і Медніках, а таксама з Віленскага кафедральнага сабора паказвае, што найбольшыя супадзенні паводле элементарнага аналізу маюць пігменты сценапісу Крэва і Меднікаў³² (іл. 8, 9). Аднак узоры з Меднікаў больш вытанчаныя па кампазіцыі і маюць больш дасканалую тэхніку жывапісу, якая ўключае ў сябе паліраванасць сценапісу, што рабіла паверхню, на якой пісалася выява, больш гладкай і лепш захаванай ад утварэння расколін. Зыходзячы з тэхналагічнай розніцы, можна зрабіць папярэднюю выснову, што Крэўскі і Медніцкі замкі аздаблялі розныя майстры. Але каляровая палітра ў іх вельмі лаканічная (амаль адсутнічаюць імпартныя пігменты) і ў абодвух выпадках аба-піраецца на мясцовыя пігменты, а асновай, на якую наносіўся сценапіс, з'яўляецца белая фарба. Падобны белы фон і адсутніцца адценняў выступаюць, такім чынам, мастацкім почыркам крэўскіх і медніцкіх майстроў, якія маглі паходзіць з адной мастацкай школы. Апрача таго, тэхнолагія крэўскага сценапісу больш


простая — у самой тынкоўцы не выкарыстоўваліся неарганічныя часцінкі для звязкі тынкоўкі пад грунт роспісу, як у Медніцкім замку. Наяўнасць падобных звязак робяць тынкоўку больш трывалай. Можна выказаць папярэдняе меркаванне, што крэўскі сценапіс паводле тэхналагічных параметраў характарызуецца як больш архаічны, і гэта сведчыць на карысць першапачатковасці аздаблення манументальным жывапісам спачатку менавіта Крэўскага замка.

Крэўскі сценапіс мае і багацейшую паліту — за кошт ружовага і сіняга колераў, пра што асабліва сведчаць раскопкі 1988 г. Апрача таго, паводле візуальных параўнанняў фрагменты крэўскага сценапісу захаваліся лепш за медніцкія. Да таго ж колькасць фрагментаў крэўскага сценапісу пераўзыходзіць медніцкую. Гэтую сітуацыю можна растлумачыць больш познім абрушэннем скляпенняў данжонаў у Медніцкім замку, чым у Крэўскім.


Падчас раскопак Крэўскага замка ў 1985 г. на тэрыторыі замкавага дзядзінца ля заходняй сцяны былі раскапаныя падмуркі драўляных жылых пабудоў XIV—XV ст., перакрытыя пластом вуголля. Даследчыкам удалося звязаць гэты пласт пажару са штурмам замка войскамі Свідрыгайлы ў 1433 г.³³. Падчас археалагічных даследаванняў Княжацкай вежы ў 2012 г. у самым ніжнім гарызонце будаўнічага зава-





Крыпта Віленскага кафедральнага сабора.
Сучаснае фота.



Іл. 7.
Фрагменты
сценапісу
з Медніцкага
замка.




Іл. 8. Спектральны аналіз сценапісу Крэўскага замка.
(Аста Грубіскатэ. Цэнтр культурнай спадчыны, Літва)



Іл. 9. Спектральны аналіз сценапісу
Медніцкага замка і Віленскага кафедральнага сабора.
(Аста Грубіскатэ. Цэнтр культурнай спадчыны, Літва)

Паўночна-
заходні
профіль
княжацкай
вежы
Крэўскага
замка.
Раскопкі
2012 г.
Шурф 1.




лу быў выяўлены пласт пажару, які дасягае таўшчыні 10—15 см (знаходзіцца на ўздоўжні 221,0—221,20 м). Пласт пажару займае ўсю плошчу шурфа, не занятыю будаўнічымі канструкцыямі (іл. 10). Сляды ад гэтага ж пажару выразна захоўваюцца на мураваных канструкцыях у выглядзе абвугленай паласы³⁴. У гэтым пласце сустракаюцца асобныя фрагменты сценапісу са слядамі аблапу. Але асноўная колькасць фрагментаў сценапісу была выяўленая ў вышэй размешчаным пласце будаўнічага завалу. Такім чынам, першы абвал скляпення Княжацкай вежы можна датаўваць 1433 г. Скляпенні ж данжона Медніцкага замка абрывнуліся канчатковая ў першай чвэрці XVII ст.: крыніцы сведчаць, што замак ляжал у руінах у 1622 г.³⁵. У выніку атрымліваецца, што медніцкі сценапіс зведаў большае ўздзеянне кліматычнай эрозіі, чым крэўскія ў ніжніх пластах вежы (цокальнага паверху).

Магчымыя аналогі і прататыпы

Вяртаючыся ад тэхналагічных да стылістычных асаблівасцяў крэўскага манументальнага жывапісу, варта адзначыць, што прымых аналогіяў яму (выключочы Медніцкі замак) мы не знаходзім. Але апора на белы колер у якасці асноўнага мае паралелі з Пскоўскай школай жывапісу, дзе выкарыстанне гэтага колеру разглядаецца як адметная практика. Аднак Пскоўская школа была сфарміраваная галоўным чынам на аснове іконы, а не насценнага жывапісу³⁶.

Снетагорскі манастыр
пад Псковам.
Малюнак
Нікалаўса Вітсэна.
XVII ст.



Акрамя таго, большая частка ведаў аб фрэскавым жывапісу (менавіта *al fresco*) у Пскове была атрыманая з найлепш захаванага манументальнага жывапісу Снетагорскага манастыра, які знаходзіцца ў 3,5 км ад цэнтра сучаснага Пскова. Першыя згадкі гэтага манастыра адносяцца да XIII ст. Тым не менш, гэтыя роспісы былі зробленыя занадта рана, каб напрамую быць звязанымі з Крэвам: захаваная ж на сёння галоўная сакральная пабудова Пскова (сабор Раства Багародзіцы) датуецца XIV ст. (1311 г.). Вядома, што ўжо ў 1313 г. інтэр'ер сабора быў распісаны фрэскавым жывапісам.

Пры стварэнні Снетагорскіх фрэсак пскоўскія майстры выкарыстоўвалі амаль усе адценні мясцовых мінеральных фарбаў з перавагай вядомай "пскоўскай чарлені", якая надае размалёўкам своеасаблівы, цёплы каларыт. Жывапісцы выпрацавалі свой смелы стыль пісьма- "прабела", які ажыўляў фігуры і надаваў ім дынамічнасць³⁷.

Важна адзначыць, што раскопкі, праведзеныя ў 1960—1970-х гг. на тэрыторыі Даўмонтавага горада — умацаванай тэрыторыі плошчай 1,5 гектара, якая з'яўлялася своеасаблівой прыбудовай да Пскоўскага крома (крамля), паказалі пэўную пераменасць пскоўскага падыходу ў фрэскавым жывапісе. Расійскі даследчык Васіль Бялецкі³⁸ звярнуў увагу на вельмі неадназначную манеру жывапісу ў царкве Святога Мікалая (Міколы на Грэбні, 1383 г.; альтэрнатыўныя даты роспісу 1405 або 1417)³⁹: часта пры роспісе майстры пакідалі часткі тынкоўкі неафарбаванымі, гэтым самым эканомячы белую фарбу і свой час; верхні пласт службыць для фарбавання па сухой тынкоўцы; выкарыстоўваецца тэмпера мадэлявання твараў⁴⁰. Такі падыход пераклікаецца з выкарыстаннем густой *прабелы*, якая з'яўляецца не толькі на фрагментах фігураў, але таксама выкарыстоўваецца для нанясення дэкаратыўных кропак на сцена-пісах Крэва і Меднікаў.

Падобныя фрэскі былі выяўленыя таксама падчас раскопак іншых цэркваў на тэрыторыі Даўмонтавага горада. Фрэскі з царквы Пакрава Багародзіцы (напісаныя ў канцы 1350-х гг.) і царквы Раства Хрыста-ва (1388 г.)⁴¹ датуюцца сярэдзінай — другой паловай XIV ст.⁴². На жаль, у даследаваннях гэтых фрэсак з багатай іканографіяй пакідаюцца ў баку тэхналагічныя і стылістычныя дыскусіі, якія ўяўляюць найбольшую цікавасць пры аналізе насценных роспісаў у Крэве.

Акрамя Пскова падобныя практикі манументальнага жывапісу выкарыстоўвала і менш вывучаная Цвярская школа, пра што сведчаць апошнія знаходкі. З 2012 г. экспедыцыя Інстытута археалогіі РАН пад кірауніцтвам Леаніда Бяляева праводзіць раскопкі на падмурках найстарэйшай манументальнай пабудовы Цвяры — Спаса-Праабражэнскага сабора Цвярскага крамля, пабудаванага ў 1285—1290 гг. Гэты сабор быў распісаны фрэскамі ў 1293 г. Але ні сам першапачатковы сабор, ні яго роспісы ў цэльным выглядзе не дайшлі да нашага часу. Падчас археалагічных раскопак 2014 г. былі выяўленыя два фрагменты першапачатковага роспісу сабора — першыя фрэскі канца XIII ст. Гэтыя знаходкі маюць асаблівае значэнне, бо ілюструюць аднаўленне традыцыі манументальнага жывапісу ў падмантольскай Паўночна-Усходняй Русі, дзе пасля 1220—1230-х гг. падобныя помнікі не фіксаваліся. Далейшае развіццё традыцыі манументальнага жывапісу ў Пскоўска-Цвярскім рэгіёне варта звязаць з гэтым імпульсам канца XIII ст.

Яшчэ адзін помнік манumentальнага жывапісу з Цвяры экспанаваўся ў маскоўскім Музеі рускай іконы ў лютым — сакавіку 2015 г. на выставе "Сцяновое пісьмо пабудоў вялікіх князёў Цвярскіх. Фрэскі царквы Раства Багародзіцы ў Гарадні"⁴³. Час роспісу асноўнага аб'ёма названага храма (1430-я — пачатак 1440-х гг.) прыйшоўся на адзін з найярчэйшых перыяду развіцця цвярскага мастацтва, што было звязана з палітычнай стабільнасцю і эканамічным росквітам

Цвярскога княства. Царква Раства Багародзіцы была цалкам расписаная фрэскамі. Да нас дайшлі толькі тыя фрагменты, што апынуліся пад пластамі тынкоўкі XVIII ст. і ў ваконных праёмах. Захаваныя фрагменты фрэсак дазваляюць адзначыць ватыўныя харктар (у якасці сакральнага дару) іканаграфічнай праграмы заказчыка фрэсак — вялікага князя цвярскага Барыса Аляксандравіча (1425—1461), які падтрымліваў цесныя адносіны з Вітаўтам і з Вялікім Княствам



Сабор Раства Багародзіцы.
Фота Снетагорскага манастыра. 2010 г.



Падмуркі Спаса-Праабражэнскага сабора
Цвярскага Крамля. Фота 2014 г.

Літоўскім увогуле. Асобныя дэкаратыўныя элементы фрэсак гэтага храма, а менавіта крапкавы і лінейны арнамент, дэманструюць вельмі блізкае падабенства з крэўскім манументальным жывапісам.

Зыходзячы з марфалагічнай блізкасці сценапісу замкаў у Крэве і Медніках і храмах Цвяры і Пскова XIV — пачатку XV стст., мы можам зрабіць папярэднюю высьнову пра ўзаемасувязь іх мастацкіх традыцый.

Палітыка-культурны кантэкст

Каб ацаніць магчымасці падобных культурных узаемаўпłyваў, нам неабходна зірнуць таксама на тыя палітычныя і канфесійныя працэсы, якія адбываліся ў зносінах паміж ВКЛ і Цвярскім княствам. Уплыў маці польскага караля і вялікага князя літоўскага Ягайлы, цвярской князёўны Ульяны (Іуліані Аляксандраўны) на культурную атмасферу пры яго двары быў адзначаны яшчэ ў XV ст. польскім храністам Янам Дlugашам, які пісаў пра "грэцкія забабоны" ("supersticionum") пры двары, дзе Ульяна адстойвала "грэцкія абрады"⁴⁴. Таксама Дlugаш адзначаў вялікі ўплыў "грэцкіх абрадаў" ("Grecorum ritus") маці на штодзённыя паводзіны Ягайлы, маўляў, кожны дзень перад з'яўленнем на публіцы манаҳ круціўся тро разы вакол сябе і тро разы ламаў саломінку⁴⁵. Хоць пры гэтым Дlugаш называў візантыйскія фрэскі "грэцкай скульптурай", якую Ягайла распаўсюджваў у Гнезне, Сандаміры і Вісліцы⁴⁶.

Тут варта нагадаць, што Крэва належала да вялікакняжацкага дамена Альгерда і Ягайлы. "Хроніка Літоўская і Жамойцкая" паведамляе, што Гедзімін, "всех сынов за живота свога порядне поделив панствами уделными, забегаючи внутрній домовой незгоды", надзяліў "Ольгердові Крево замок"⁴⁷. Хроніка Быхаўца, створаная ў першай палове XVI ст., паведамляе таксама, што Гедзімін пасадзіў "Olgierda na Krewo"⁴⁸.



Фрагмент
фасада
царквы
Раства
Багародзіцы
у Гарадне.
Фота 2008 г.

Водгук матрыманіяльных і культурных сувязяў Літвы і Цвяры мы знаходзім у пазнейших прыгадках Мацея Стрыйкоўскага пра ўласнабачаныя партрэты ("абразы") Ульяны і Альгерда ў царкве ў Віцебскім замку: "...pirwsza Xiežna Witebska Uliana [...] y ktorey ia obraz tymi oczyma widział po staroswiecku roku 1573 malowany wespółek z Olgerde[m] mężem na zamku Wicebskim wyszym w Cerkiewce staroswieckiey drzewianey na podmurzu. Ktory zamek y wieże ta sama Xiežna zmurowała w niebytności Olgerdowey. Gdy się bawił Pruska woyna, także ow Pałac od niznego zamku, ktory dzisia złamano, tylko go sciana jedna gwałtowna ze wschodami stoi"⁴⁹.

Пакуль што мы можам сформуляваць толькі рабочую гіпотэзу: заключэнне шлюбу паміж Альгердам і Ульянай паспрыяла культурнаму трансферу пскоўска-цвярской традыцыі манументальнага жывапісу ў Вялікае Княства Літоўскае. Фрагменты крэўскага сценапісу могуць быць добраі ілюстрацыяй падобных працэсаў. Роспісы Крэўскага замка знаходзяцца ў рэчышчы візантыйскай традыцыі.

Аднак калі візуальна насыненныя роспісы ў замках ВКЛ парабаўнайныя з маастацкай практикай Пскова і Цвяры, тэхналагічна і функцыянальна яны іншыя. У адрозненне ад рускіх фрэсак, усе вядомыя творы візантыйскіх роспісаў у Вялікім Княстве Літоўскім былі выкананы *al secco*, то бок па сухой тынкоўцы. Акрамя таго, тагачасныя рускія фрэскі ўпрыгожвалі толькі царкоўныя інтэр'еры⁵⁰, у той час як з сямі прыкладаў візантыйскага сценапісу ў ВКЛ чатыры паходзяць з замкаў і трох з храмаў каталіцкіх касцёлаў у Вільні і Трохах і праваслаўнай царквы ў Віцебску. Такім чынам, можна сцвярджаць, што культурны трансфер (калі ён меў месца) быў звязаны з кваліфікацыяй майстроў, а не з функцыяй выяў. Вельмі мала тагачасных маастакоў магло працаваць у тэхніцы *al secco*. Хутчэй за ёсё, адны майстры рыхтавалі тынкоўку і абытнкоўвалі сцены, а іншыя ўпрыгожвалі яе роспісамі. Гэта прыводзіла да тэхналагічных адхіленняў у стандартным працэсе падрыхтоўкі падфарбованай тынкоўкі.

Сёння можна сцвярджаць, што распачаўся новы этап вывучэння ўпершыню выяўленчага ў 1988 г. таму фрагментаў крэўскага сценапісу. У 2012 г. былі выяўлены не проста новыя фрагменты сценапісу, а прыадынена новая, інтыгуючая старонка культурных кантактаў ва Усходнім і Цэнтральнай Еўропе XIV—XV стст. Гэта тычыцца як паходжання і распаўсюджання саміх маастацкіх традыцый у рэгіёне, так і больш маштабных пытанняў судакранання і ўзаємаўплываў візантыйскіх і лацінскіх традыцый у Еўропе. Даследаванні Крэўскага замка і крэўскага манументальнага жывапісу будуць працягнутыя, і нас яшчэ чакаюць новыя адкрыцці і новыя пытанні.

¹ Даследаванні Гедры Міцкунайтэ выкананыя пры падтрымцы Літоўскай Даследчай Рады (Lietuvos Mokslo Taryba), грант № LIP-095/2016.

² Дзярновіч А. І., Трусаў А. А., Чарняўскі І. М. Лёс Крэва. Мінск, 1993. С. 33.

³ W.F.K. Do JP. Redaktora Tygodnika Wileńskiego z Biegiem Roku 1816. dnia 27 Maja v.s. // Tygodnik Wileński. 1817, 21 stycznia. Nr. 62. S. 136—137.

⁴ W.F.K. Do JP. Redaktora Tygodnika Wileńskiego. S. 139.

⁵ Biblioteka Jagiellońska (далей — BJ). Rps. 4497 (Papiery po Adamie Kirkorze. Materiały i prace innych osób, pochodzące z okresu wileńskiego A. Kirkora), t. 3b, 1a, k. 35—37 (Описание розвалин Старинного Замка въ казенному мѣстечке Креве, отстоящемъ отъ Уезднаго Города Ошмяны въ 28-и верстахъ, и от Губернска и Города Вильна въ 78-и. Составленное Октября 31 дня 1838 г.).

⁶ Там жа. К. 35.

⁷ Чарняўскі І., Цэйтліна М. Архітэктурна-маастацкая асаблівасці Крэўскага замка // Каштоўнасці мінушчыны. Вып. 4: Помнікі археалогіі: праблемы аховы і вывучэння. Мінск, 2001. С. 99—101.

⁸ Чарняўскі І., Цэйтліна М. Архітэктурна-маастацкая асаблівасці Крэўскага замка. С. 101.

⁹ Дзярновіч А. І. Заняпад ці трансфармацыя? Эвалюцыя статусу Крэўскага замка ў XIV—XVII ст. (па выніках гістарычна-археалагічных даследаванняў) // Замкі, палацы і сядзібы ў кантэксле єўрапейскай культуры: Зб. навук. арт. Мінск, 2013. С. 25—26.

¹⁰ Чарняўскі І. Развіццё палацава-замковых комплексаў Беларусі ў канцы XV—XVII стст. // Сярэдневяковыя старажытнасці Беларусі: Новыя матэрыялы і даследаванні. Мінск, 1993. С. 66.

¹¹ Археалагічны архіў Інстытута гісторыі НАН Беларусі (далей ААІГ НАНБ). Дзярновіч А. І. Справа здача па археалагічных даследаваннях (шурфоўцы) на тэрыторыі замка ў в. Крэва Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2012 г. Т. 1. Апісанне шурфаў і архітэктурных конструкцый. С. 19.

¹² Jankevičienė A. Kauno gotikinės bažnyčios // Acta Academiae Artium Vilnensis. T. 26: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė. Vilnius, 2002. P. 103.

¹³ Пра скляпенні гл.: Levandauskas V. Lietuvos mūro istorija. Kaunas, 2012. P. 247—257.

¹⁴ Levandauskas L. Lietuvos mūro istorija. P. 250.

¹⁵ Селицкій А. А. Живопись Полоцкой земли XI—XII вв. Мінск, 1992; Селицкій А. А. Ефросінія Полоцкая. Ее храм. Ее фрески. Мінск, 2016; Сарабьянав В. Д. Спасская церковь Евфросиниевского монастыря в Полоцке / 3-е изд., доп. и перераб. Полоцк, 2016.

¹⁶ Гурэвіч Ф. Д. Летапісны Новгородок (старажытнарускі Наваградак). Санкт-Пецярбург — Наваградак, 2003. С. 85, 86, 88.

¹⁷ Гурэвіч Ф. Д. Летапісны Новгородок. С. 90-91.

¹⁸ Гурэвіч Ф. Д. О времени постройки церкви Бориса и Глеба в Новогрудке. // Краткие сообщения института археологии (КСИА). 1986. Вып. 187. С. 40.

¹⁹ Чарняўскі І., Цэйтліна М. Архітэктурна-маастацкая асаблівасці Крэўскага замка. С. 101-102.

²⁰ Różycka-Bryzek A. Niezachowane malowidła "graeco opere" z czasów Władysława Jagiełły // Analecta Cracoviensia. T. XIX. 1987. S. 295—315.

²¹ Smokowski W. Wspomnienie Trok w 1822 r. // Atheneum: pismo poswiecone historyi, filozofii, literaturze, sztukom i krytyce. T. 5. Wilno, 1841. S. 157—183; Baliulis A., Mikulionis S., Miškinis A. Trakų miestas ir pilys: Istorija ir architektūra. Vilnius, 1991. P. 191-192.

²² Wilno i Wileńszczyzna na przełomie wieków w fotografii Stanisława Filiberta Fleury (1858–1915). Warszawa, 1999; Stanisław Filibert Fleury, 1858–1915: fotografijos: [albumas]. Vilnius, [2007].

²³ Падрабязней гл.: Mickūnaitė G. Making a Great Ruler: Grand Duke Vytautas of Lithuania. Budapest, 2006. P. 52–62.

²⁴ Kitkauskas N. Vilniaus pilys: statyba ir architektūra. Vilnius, 1989. P. 137, il. 133–134; Mickūnaitė G. The Crucifixion from the Vilnius Cathedral: Integration of Faith and Translation of Skill // Art and the church religious art and architecture in the Baltic region in the 13th – 18th centuries. 18. 2008. P. 57–67.

²⁵ Vilniaus žemutinės pilies rūmai (1990–1993 metų tyrimai). Vilnius, 1995. P. 208.

²⁶ Aleliūnas G., Merkevičius A. Medininkų pilies archeologiniai tyrimai 1994 m. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius, 1996. P. 157–159; Medininkų pilis: praeitis, dabartis ir ateitis / <http://www.lietuviospilys.lt/data/medininkai.htm>

²⁷ Mickūnaitė G. The Gaze of Power, the Act of Obedience: Interpreting Byzantine Wall Paintings in Trakai, Lithuania // Images and Objects in Ritual Practises in Medieval and Early Modern Northern and Central Europe. Cambridge, 2013. P. 105–121; Mickūnaitė G. Trakų parapienė bažnyčia XV amžiuje. Vilnius, 2013. P. 5–36.

²⁸ Kościół farski trocki, cudami Przenaswetszey Bogarodzice Panny Marye obiaśniony a prez xiędza Symona Mankiewicza biskupstwa Zmudzkiego dyocesiana nowo na świat wystawiony. Wilno, 1645. A3r.

²⁹ Maciej Stryjkowski. Która przedtem nigdy światła nie widziała, Kronika polska, litewska, żmodzka y wszystkiew Rusi. W Krolewcu, 1582. Ks. 12. P. 461–462.

³⁰ Mickūnaitė G. Trakų parapienė bažnyčia XV amžiuje. P. 5; Mickūnaitė G. Maniera Graeca in Europe's Catholic East. Representation, Imagination and Tradition: A Case Study of the Parish Church of Trakai in Lithuania // Ikon: Journal of Iconographic Studies. 6. 2013. P. 141–154. Pra maražkiski mastakoj i ix rinatetyčny shlyax da Trokaū gl.: Mickūnaitė G. Bizantinė tapyba Trakuose ir antroji pietu slavu įtakos banga // Dailės kūrinys — istorijos šaltinis. Vilnius, 2016. P. 8–41.

³¹ Mickūnaitė G. The Crucifixion from the Vilnius Cathedral. P. 65–67.

³² Kultūros paveldo centras. Duomenų skyriaus detalijų tyrimų poskyris. Arkikatedros bazilikos, Žemutinės ir Aukštutinės pilių pastatų, jų liekanų ir kitų statinių kompleksas, Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros Bazilikos (unikalus kodas Kultūros paveldo registre 642, adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m. Katedros a. 2, 3, 4), Medininkų (unikalus kodas Kultūros paveldo registre 1030, adresas: Vilniaus r. sav., Medininkų k. (Medininkų sen.)) ir Krėvos (Baltarusija) pilių cheminiae tyrimai ir jų apibendrinimas. Vilnius, 2014. P. 37–38.

³³ Ткачев М.А., Трусов О.А. Исторические и архитектурно-археологические исследования Кревского замка // Вопросы архитектуры Литовской ССР. 9 (1). История архитектуры. 1988. С. 16.

³⁴ ААГ НАНБ. Дзярновіч А.І. Справаздача па археалагічных даследаваннях (шурфоўцы) на тэрыторыі замка ў в. Крэва Смаргонскага р-на Гродзенскай вобл. у 2012 г. С. 12–13.

³⁵ XVII a pradžios Lietuvos vietovių istoriniai šaltiniai. 1622 m. Vilniaus ekonomijos inventorius. Vilnius, 2014. P. 112.

³⁶ Пытанні школаў і візуальныя доказы былі разгледжаны: Лифшиц Л.И. Очерки истории живописи древнего Пскова. Середина XIII — начало XV в. Становление местной художественной традиции. Москва, 2004.

³⁷ Гл.: Лифшиц Л.И. Программа росписи собора Снетогорского монастыря // Государственная Третьяковская галерея. Вопросы русского и советского искусства: Материалы научных конференций 1972—1973 гг. Вып. 3. Москва, 1974. С. 21–51; Лифшиц Л.И. О стиле росписи Снетогорского монастыря // Древнерусское искусство: Монументальная живопись XI—XVII вв. Москва, 1980. С. 93–114; Голубева И.Б., Сарабьянов В.Д. Собор Рождества Богородицы Снетогорского монастыря. Москва, 2002. С. 24–62.

³⁸ Белецкий В.Д. Живопись в храмах XIV в. из раскопок в Довмонтовом городе Пскова // Древнерусское искусство. Монументальная живопись XI—XVII вв. Москва, 1980. С. 210—242.

³⁹ Там жа. С. 218.

⁴⁰ Там жа. С. 215.

⁴¹ Попова Е.А. Монументальная живопись Древнего Пскова последней четверти XIV — начала XV века: проблемы иконографии и стиля // Классика в искусстве сквозь века: сб. науч. ст. Санкт-Петербург, 2015. С. 55–69.

⁴² Белецкий В.Д. Довмонтов город. Архитектура и монументальная живопись XIV в. Ленинград, 1986. С. 138, 141.

⁴³ Стеннное письмо строения великих князей Тверских. Фрески церкви Рождества Богородицы в Городне: [каталог]. Москва, 2015.

⁴⁴ "Certarum superstitionum, quas eum quidam asserunt ex bona causa continuasse, et quas illum mater sua ritus Grecorum femina asserebatur instruxisse, sectator". Joannis Dlugossii annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Warsaw, 2001. V. 11–12: 1431–1444. P. 125.

⁴⁵ "Singulis diebus, antequam in publicum exiret, ter se in gyrum volvebat, terque stipulam a se confactam in terram priiciebat: a matre Grecorum ritus dum adulescenciam ageret ea agere edoctus". Там жа. Р. 127.

⁴⁶ J "[Wladislaus rex] Gnesnensem, Sandomirenssem et Wislicensem ecclesias sculptura Graeca (illam enim quam Latinam probabat) adoravit". Там жа. Р. 126.

⁴⁷ Полное собрание русских летописей. Т. 32. Москва, 1975. С. 41.

⁴⁸ Там жа. С. 138.

⁴⁹ Maciej Stryjkowski. Która przedtem nigdy światła nie widziała, Kronika polska, litewska, żmodzka y wszystkiew Rusi. P. 461–462.

⁵⁰ Вядома, что ў канцы XV ст. у Москве Феафан Грэк аздобіў фрэскамі пакоі серпухаўскага ўдзельнага князя Уладзіміра Андрэевіча Харобрага і вялікага князя Васіля I Дэмітрыевіча: "у князя Владимира Андреевича он изобразил на каменной стене также самую Москву; терем у великого князя расписан невиданною и необыкновенною росписью..." (ліст Епіфанія Прамудрага ігумену Афанасіева манастыра Кірылу Цвярскому). Тагачасныя крыніцы лічылі гэтая карціны дзіўнай навізной (Лазарев В.Н. Феафан Грэк и его школа. Москва, 1961. С. 113). Гэтая "навізна" не атрымала працягу. Адзначым толькі, што князь Уладзімір Андрэевіч быў жанаты з дачкой вялікага князя Альгерда Аленай.

**Сценаріс Крэўскага замка: выяўленне і культурны кантекст
помніка манументальнага жывапісу**
(да матэрыялу Аллега Дзярновіча, Гедрэ Міцкунайтэ)

Фрагменты крэўскага сценарісу.

“БЕЛАРУСКІ ГІСТАРЫЧНЫ ЧАСОПІС” 4/2017



Адметны і дарагі сіні колер.
Раскопкі 1988 г.



Адметны і дарагі ружовы колер.
Раскопкі 1988 г.



Пазалачоны арнамент.
Раскопкі 1988 г.



Антропаморфная выява.
Раскопкі 2012 г.



Выява твару.
Раскопкі 2012 г.



Пазалачоны арнамент.
Раскопкі 1988 г.



Геаметрычны арнамент.
Раскопкі 2012 г.



Крапкавы арнамент.
Раскопкі 2012 г.



Геаметрычны арнамент.
Раскопкі 2012 г.



Души праведнікаў. Фрагмент насценнага жывапісу ў парафіяльным касцёле ў Троках.



Фрагмент насценнага жывапісу
ў парафіяльным касцёле ў Троках.

Патрыярх Якаў з душамі праведнікаў.
Фрагмент насценнага жывапісу
ў парафіяльным касцёле ў Троках.





Фрагмент сценапісу з крыпты кафедральнага сабора Святога Станіслава ў Вільні.



Крыпта кафедральнага сабора Святога Станіслава ў Вільні.

Фрагмент сценапісу з квартала рэзідэнцыі ў Ніжнім замку Вільні.



Фрагменты сценапісу з Медніцкага замка.




Выява твару.
Фрагмент сценапісу з Медніцкага замка.



Анёл, які трубіць. Фрагмент настенна га жывапісу сабора Раства Багародзіцы Снетагорскага манаstryра ў Пскове. Фота 2016 г.



“Пігменты зямлі” на белым фоне. Фрагмент настенна га жывапісу сабора Раства Багародзіцы Снетагорскага манаstryра ў Пскове.



Фрагмент настенна га жывапісу сабора Раства Багародзіцы Снетагорскага манаstryра ў Пскове. Фота 2016 г.



Лік святой. Фрагмент фрэски з раскопак Спаса-Праабражэнскага сабора Цвярскага Крамля.




Фрагмент фрэски з раскопак Спаса-Праабражэнскага сабора Цвярскага Крамля.



Фрагмент фрэски з падклета царквы Раства Багародзіцы ў Гарадне.

Індэксы: для індывідуальнай падпіскі — 74830, для ведамаснай — 748302



Фрагменты крэўскага сценапісу. Археалагічныя раскопкі 2012 г. Замалёўка Андрэя Шулаева.

На першай старонцы вокладкі:

Княжацкая вежа Крэўскага замка. Выгляд з паўночна-заходняга боку. Сучасны стан.
Напалеон Орда. Крэва. Руіны замка. 1875—1877 гг. Выгляд рэшткаў замка з вежай.

ISSN 1993-1999